

ЗАЦВЯРДЖАЮ  
 Дырэктар дзяржаўнай  
 установы адукацыі  
 “Кіраўская сярэдняя школа  
 Жлобінскага раёна”  
 \_\_\_\_\_ А.Л.Лавецкі  
 \_\_\_\_\_ .\_\_\_\_\_ .2025

**ГРАФІК**  
 правядзення класных гадзін для вучняў 2-11 класаў  
 «Я, мая сям'я, мая Радзіма» ў дзяржаўнай установе адукацыі «Кіраўская  
 сярэдняя школа Жлобінскага раёна»

№ п/п	Дата	Время	Класс	Название мероприятия	Ответственный	Приглашённые
2.	12.09	12.30-13.10	2.	Радзіма мая – Беларусь	Канстанцінава С.М.	
3.	12.09	13.20-14.00	3.	Радзіма вялікая і малая	Шышкова Н.Б	
4.	12.09	12.30-13.10	4.	Радзіма – Айчына – Дзяржава	Астапенка С.А.	
5.	12.09	13.20-14.00	5.	Хто такія піянеры?	Панамарчук Н.А.	Педагог-арганізатар Даніленка М.К.
6.	11.09	14.10-14.50	6.	Ганарымся нашымі землякамі. Знакамітыя людзі нашага краю.	Пісарэнка Н.У.	
7.	12.09	14.10-14.50	7.	На карысць і славу Айчыны	Панамарчук В.А.	
8.	12.09	14.10-14.50	8.	Што такое БРСМ?	Нам.дыр. па ВР Гараўцова-Гарцуева Я.Р.	Першы сакратар ГА «БРСМ» Якіменка А.С..
9.	12.09	14.10-14.50	9.	Грамадзянская пазіцыя асобы. Адносіны дзяржавы і грамадзянскай супольнасці	Нам.дыр. па ВР Гараўцова-Гарцуева Я.Р	Старшыня савета ветэранаў Касюкоў М.В.
10.	12.09	15.00-15.40	10.	Грамадзянская пазіцыя асобы.	Нам.дыр. па ВР Гараўцова-Гарцуева Я.Р	Старшыня савета ветэранаў Касюкоў М.В.
11.	12.09	14.10-14.50	11.	Грамадзянская пазіцыя асобы.	Нам.дыр. па ВР Гараўцова-Гарцуева Я.Р	Старшыня савета ветэранаў Касюкоў М.В.